

У Брэсце скончыліся чэмпіянаты свету па пажарна-ратавальным спорце

Узнагароджанне правялі міністр па надзвычайных сітуацыях Вадзім Сіняўскі, Прэзідэнт Міжнароднай спартыўнай федэрацыі пажарнікаў і ратавальнікаў Аляксандр Чупрыян, губернатар Брэсцкай вобласці Юрый Шулейка, намеснік міністра спорту і турызму Аляксандр Барауля.

– Мы – заканадаўцы мод, таму мы паказалі ўсім удзельнікам спаборніцтваў, арганізатарам, якія прывезлі сюды дзяцей, гераічную каштоўнасць Брэсцкай крэпасці, усяго беларускага народа. Лічу, што нашы маладыя хлопцы, дзяўчаты дабіліся высокага выніку. Я віншую ад душы ўвесь беларускі народ, таму што нам атрымалася на высокім узроўні ў чарговы раз правесці добрае міжнароднае спаборніцтва, – адзначыў Вадзім Сіняўскі.

– Дзеці – гэта асаблівая катэгорыя ў нашым спорце. Адносна нядаўняе мы сталі праводзіць такія міжнародныя спаборніцтвы. Гэта зусім новая ўнікальная гісторыя ў развіцці спорту. Штораз я захапляюся і дзіўлюся вялікаму запалу любіць сваю справу, любіць сваё рамяство, любіць блізкага, і ўсё гэта выяўляецца на бегавых дарожках пажарна-ратавальнага спорту, – падкрэсліў Аляксандр Чупрыян.

Па выніках упартага змагання месца сярод юнакоў, юніёраў размяркаваліся наступным чынам:

- 1 месца – Расійская Федэрацыя;
- 2 месца – Рэспубліка Беларусь;
- 3 месца – Рэспубліка Казахстан.

Сярод дзяўчын, юніёрак:

- 1 месца – Рэспубліка Беларусь;

2 месца – Расійская Федэрацыя;
3 месца – Рэспубліка Казахстан.

У гэты дзень адбылася дэманстрацыя магчымасцяў падпадзелаў МНС і канцэртная праграма.

Усмешкі панавалі на тварах удзельнікаў саборніцтваў і гасцей гэтай маштабнай мерапрыемствы, бо ўсё прайшло па-сапраўднаму відовішчава і феерычна.



